

# З НАШАГО ЖЫЦЬЦЯ.

## Аб культурнай працы між беларусамі.

*Культура, цывілізація*—гэтые два слова, дзьве думкі скрося спатыкаем у газетах, кнігах, у звычайнай гутарцэ. Як адно, так і другое азначае вышэйшае развіцьце чэлавека—тую ступень, што аддзеляе *культурнаю і цывілізованаю* чэлавека ад дзікаго. У Задній Эўропе яны па значэнню свайму сталі так да сябе падобны, што тамака рожніца між імі бадай зусім зацёрлася, і часта, ужываючы адно, думаючы а другім, бо трудна даглядзець тую межу, гдзе канчаецца культура і пачынаецца цывілізація.

І ўсё-ж такі рожніца між імі ёсць; лёгка убачыць яе можна, напрыклад, у нас, гдзе і культура, і цывілізація, стаяць ешчэ нізка.

Каб лепей уцяміць тую рожніцу, нехай цяпер нам на момэнт здаецца, што нейкая няземская сіла разам завяла ў нашай ста-ронцы ўсе самыя лепшыя варункі жыцьця, значыць: школы на падобу немецкіх, чугункі і дарогі на падобу англіцкіх, суды на падобу французкіх, музэі (домы, гдзе трymаюцца для паказу цікавыя дый рэдкіе рэчы) на падобу італійскіх і т. д.—тады ці адразу станем мы народам з вялікай культуры? Калі ў гэтых школах вучыцелі будуць катаваць мальцоў, панявераць дзеўчат, калі на чугунках кандуктары будуць перэвазіць зайцоў, а ў судох браць хабары і т. д.—то ці не угледзім мы, што нам ткі чагось не хватаете, каб добра нарыхтаваць тые пекные інстытуціі, як нарыхтаваны яны за граніцай? Выходзіць, што было-б у нас пекнае начынне, але ў гэтым начынні былі-б толькі адны бруды, нечыстоты. У такім прыпадку мы бы сказалі, што ў нас ёсць *цывілізація*, але нема *культуры*.

Калі ўрад (правіцельство) завядзе ў якой-небудзь ваколіцы скрося добрые почты і тэлеграфы, нарыхтуе ў іх акуратную перэсылку пісулек і газэт, пабудуе, гдзе толькі трэба, добрые дарогі, шоссэ і т. д.,—дык гэта будзе *цывілізація*. Ад усяго гэтаго ў той ваколіцы будзе развівацца і *культура*, але толькі ў такім прыпадку, калі чыноўнікі на почтах дзеля сваей карысці ня будуць выцягіваць с пісулек грошэй; калі пачтыльёны, каб мець меней фатыгі, ня будуць пісулек кідаць у агонь, а парупяцца кожнаму аддаць прыналежнае яму; калі інжэнеры с кожнай сотні сажэнёў купленага на будову дарогі каменяня не украдуць паловы і т. д. Так сама, калі гасударства будзе мець суровые законы; калі пакарае кожнае зладзейство, кожны праступак; калі пабудуе здаровыя турмы, ў якіх акуратна будуць глядзець за арыштантамі,—тады будзе *цывілізація*. А калі ў тым жэ гасударстві суровые законы ня будуць патрэбны, а турмы астануцца пустымі, бо ня будзе вінавайцоў,—тады будзе *культура*.

У Англіі, напрыклад, саўсім не шмат пісаных законоў, а аднак народ тамака жыве гэтак, быткам трymаўся ў сваім жыцьці

ўсіх статутоў; вось, гэта і ёсьць *культурны народ*. А у Прусох \*) блізка на кожным кроку сустрэнеце надпісы, чаго ня можна рабіць, з якога боку трэба ісьці і т. д., сустрэнеце скрося параграфы, статуты, законы, ў каторых гаворыцца і аб найменшых, і аб самых дзікіх праступках; адным словам зразу відаць, што там жыве *цывілізованы народ*. Папраўдзі, у Прусох цывілізація нават гэтак нарыхтавана, як бадай нігдзе. Але тымчасам бывало, што прускіе салдаты, каб папрабаваць сваю стрэльбу, ці добра бъе, стрэлялі да нэгроў (чорных людзей) у сваіх колоніях, а ізноў вучыцелі у школах катавалі дзяцей за тое, што хацелі вучыцца рэлігіі не па немецку, а ў роднай, бацькоўскай мові. Гэткіе нялюдзкіе паступкі могуць быць у народзе цывілізованным, але з малой культурай.

Агульне кажучы, цывілізація датыкае варункоў грамадзянскага жыцця, а культура—гэта як-бы ўнутрэны зъмест. Адміністрація гасударства, гандэль, суды, дарогі і т. д.—гэта ўсё інстытуцыі цывілізацыі; культурнымі яны толькі тады зробяцца, калі чыноўнікі ня будуць на тое, каб браць хабары, а на тое, каб акуратна рабіць, што да іх належыць; калі купцы будуць сумленнымі па срэднікамі, а не махлярамі; калі суды будуць судзіць справедліва і т. д. Кажучы карацей, цывілізація датыкае рэчэй, а культура—людзей. Во, тутака і ёсьць тая межа, якая дзеліць культуру ад цывілізацыі.

З усяго, што мы сказалі, лёгка зразумець, што *цывілізацію можна дайць народу, а культуры даваць нельга: яе стварыць, вытраваць павінен сам народ*. І да такой працы павінны належаць усе грамадзяне, ўсе станы народа; культура адных толькі верхоў грамадзянства—вышэйшых станоў яго—гэта быткам расыліна, выгадаваная ў агародніцкай цеплярні. А як лесу не заменіш ніколі нават нялічэнным лікам цеплярняных расылін у вазончыкох, так са ма ўсенароднай культуры нельга заменіць культурай „верхоў“. Калі працуе над ёй увесь народ, тады культура становіцца фундамэнтам да жыцця, да ўсесветнага поступу („прогрэсса“). Культура заўсягды бывае толькі свая, родная, мейсцовая,—вытвараецца праз нялічэнныя годы гісторычнага жыцця кожнага народа.

На тым фундамэнті, што культура заўсягды бывае толькі роднай, мейсцовой, апіраецца адраджэнне кожнага народа; на гэтым фундамэнті будуецца і беларускае адраджэнне. Вось чаму ні апалачыванье, ні абрусеніне нашага народа ніколі не здалее даць яму таго, што дасць беларуская національная культурная работа.

Да развіцця культуры народа вядуць дзіве съцежкі: навука і заможнасць. Заможнасць памагае здабыць навуку, а навука паказывае, чым трэба кіравацца у грамадзянскім жыцці. З гэтага выходзіць, што і наша праца павінна быць дваякая: мы павінны

\*) Прусы—гасударство ў Немеччыне. Немецкае гасударство, ці Германія складаецца з розных маленьких гасударств. У кожным гэткім гасударстві ёсьць свой уласны кароль і сэйм. Над усемі стаіць германскі імператор і парламэнт у каторы дэпутатоў выбіраюць усе тыя маленькие гасударствы.

шырыць між братоў съвет навукі і рупіцца аб экономічным развіцьці нашага краю.

Як вучыць? Школ—сваіх, беларускіх—мы ня маємо, а тые школы, што ў нас ёсць, вучаць толькі самых пачаткоў—чытаць, пісаць, рахаваць. Але элемэнтарная навука сама па сабе няробіць культуры. Таго, што ўсе будуць умець чытаць, для культуры мало: трэба, каб у душы кожнага грамадзяніна нарадзіліся лепшыя, вышэйшыя думкі і жаданьня (- ня тое, што каб толькі есьці!); трэба, каб ён сам пачуў сябе чэлавекам, каб чуцьцём разумеў душу братоў сваіх, каб пазнаў, у чым карысць усяго грамадзянства, ды працаваў для свайго краю, маючи перэд вачыма ідэалы агульна—людзкіе. Хоць бы кожны беларус, ідуchy ў цэркву, ці ў касьцёл, маліўся тамака с кніжкі, хоць-бы ў канцэляры сам патрапіў падпісаць цэльнае сваё прозвішчэ,—дык гэтае знёсцво з граматой не шмат яму само па сабе паможэ, пакуль ён жыве пад аднай стрэхай з жывёлай у вільготнай, цённай хаці, ў якой вонкі ніколі не атчыняюцца;—пакуль харчуецца аднай бульбай—дый то не да-сыта, а мыецца толькі с прымусу—пад лажджом;—пакуль не крадзе і не забівае толькі затым, што баіцца судоў, і т. д. Навучыць наш народ съвсема глядзець на жыцьцё і ўвесі съвет Божы; памагчы яму хаўрусам збудаваць сабе моцны эконо-мічны фундамэнт; завадзіць хаўрусныя эконо-мічныя і асьветовыя організаціі, національны тэатр, народные домуны для адпачынку і культурнай забавы,—вось праграма для таго, хто шчыра жадае развіцьця культуры у беларусоў.

Вялікая рэч кніжка. Але трэба, каб тые добрые думкі, якіе беларус можэ ў ёй знайсьці, зрабіліся яго думкамі, каб ён сам рупіўся правадзіць іх у жыцьцё. Дзеля гэтага трэба развіваць усе яго здольнасці, ўсе асобнасці душы яго, якімі беларус рожніцца ад людзей іншых націй і якіе злажыліся векамі.

Калі ў думках сваіх мы бачым нашу старонку ў будучыне шчасльвай, то гэта будзе не Беларусь панская, не старонка для нявольнікоў, с цемнатой у нізе і з яснымі зоркамі толькі ў гары, а Беларусь съветлая ад нізу да верхоў, у якой усе будуць пачувацца поўнапраўнымі грамадзянамі у сваей бацькоўшчыне і роўна будуць аддаваць ёй свае сілы.

**Янка Окліч.**

## Ці маєм права быць бедарусамі?

Natio nationi ves sacra est.\*)

I.

Прошлы XIX век съмела можна назваць векам развіцьця народу у значэнні нацыональным. І запраўду, у гэтым сталецьці мы бачым, як нацыональная ідэя пачынае развівацца з небывалай сілай, пачынае шырыцца паміж новымі і новымі народамі, як ужо навука і філософія падчас разгледання выпадкоў, што маюць вагу ня толькі мейсцовую, але і агульна-людскую, уводзяць новы элемэнт—дагэтуль невядомы—элемэнт нацыональны. У гэтым сталецьці тая ідэя даходзіць бадай што да найбольшага пункту свайго развіцьця,—і пасъля, як і кожная лепшая думка пры злучэнні з жыцьцём, сходзіць на благіе сцежкі і робіцца ўжо шкоднай ня толькі для развіцьця духоўнай культуры, поглядоў, але і для складнага жыцьця паміж людзьмі розных народоў, што жывуць і працујуць побоч.

Захад Эўропы ўжо быў, а нават ешчэ ёсьць съведкай эволюціі нацыонализму розных кірункуў. У нас жэ, хаця тутака жыве шмат народоў, якія беларусы, літвіны, паліакі, жыды і т. д. нацыональнага пыстыяння дагэтуль, пакуль беларусы і літвіны ня выступілі на арэну соціально-палітычнага жыцьця,—можна казаць, не было. Было толькі польско-расейскае змаганье. Але як літвіны і беларусы зажадалі сабе роўных правоў, сказаць, што і яны жывуць,—вось тады побоч старай расейска-польскай сваркі пачынае развівацца польско-літоўская і іншыя. Гэтые усе сваркі, папраўдзі кажучы, трудна назваць сваркамі паміж народамі, дзеля таго, што тые народы ад векоў жывуць згодна паміж сабой і не мяркуюць нават адбіраць якіе права адзін ад

наго. Гэтые сваркі *робяцца* загадчыкамі *зядлых нацыональных партый*—і ўжо адгэтуль, як рэко адбіваюцца у народзе.

Вось цяпер мы і можем бачыць развіцьце як добра зразумелага, здаровага нацыоналізму—у значэнні *абороны сваіх правоў, ад якою прыналежных кожнаму, і развіцьця усіх асобнасцей, глыбока захаваных на дне народнай душы;*—так і шкоднага нацыоналізму, для каторага глаўнай мэтай ёсьць зьдзек над іншымі народамі—*інородцамі*, здзек дзе ля таго, каб тые *інородцы* нічым ня розніліся у сваій души, мове, адным словам у сваій культуры, ад тых, што маюць права сілы. Старая як съвет, байка: *Vae victis!* \*\*)

Праўда, бываюць ешчэ і такіе, што хаця сілай і не прашкаджаюць народам развіваць свае асобнасці, але вядуць такую палітыку, што пры помачы *культуры* руспіцца адараўцаў людзей ад іх роднага пня, каб прыдбаць свайму народу,—і робіцца гэта, як кажэм, у імі *культуры!*

Мы, беларусы, у сваім адраджэнні маєм шмат ворагоў: з аднаго боку розных шовіністоў-нацыоналістаў (тых са шкодным нацыоналізмам), каторые проста кажуць, што ніякіх беларусоў німа; з другога—такіх, што хаця і признаюць беларусам права на развіцьце сваій культуры, але спагадаюць і патураюць тым, што кідаюць сваю нацыональную вонратку і перэстаюць быць беларусамі, бо гэта, бытдым, дасць ім можнасць карыстаць з вышэйшай культуры.

Вось нам і трэба канешне падумаць, ці запраўды варта працаўца над развіцьцем сваей уласнай культуры, сваей души,—і ці не варта кінуць ту, бытдым, дарэмную працу ды адразу карыстаць з таго добра, якое дae нам іншая культура?

Раней чым паказаць вялікіе абымылкі такога погляду, як погляду не дэмократичнага, хочэцца нам за вялікім расейскім вучоным А. Д. Градовскім паўтарыць дзе якіе яго залатыя думкі, каторые і ясна тлумачаць, што кожны народ *мае права* на развіцьце усяго свайго роднага і што, калі хто запыніць тое развіцьце, дык робіць вялікую шкоду усей агульна-людской культуры. Той прафэсар аку-

ратна разумеў вялікую вагу асобнага жыцьця нават кожнага маленькага народа, і дзеля таго гарой стаяў за право кожнай народнасці на свае *«я»*. Вось і паслушаем, што ён кажэ:

„Кожная натуральная народнасць, нація гэта нейкая як бы адна вялікая асoba, што розніца ад іншых асобнасцямі свайго характэра, сваімі духоўнымі і умственнымі здольносцямі,—а дзеля таго і мае права на незалежнае жыцьцё і развіцьце. Тая розніца нацыональных асобнасцей і ёсьць канешны варунак для правільнага развіцьця агульна людзкага жыцьця усяго съвету. Асобны народ, які бы ня быў ён здольны і якіе бы ня меў багатыя матэр'яльныя варункі, можэ толькі выказаць адзін бок агульно-людзкага жыцьця. Адараўца ад чэлавечэства яго розные суставы, гэта адабраць можнасць выказаць яму у усесусветнай гісторыі ўсё багацьце зместа чэлавечэскага духа. Адна едыная цывілізація, адзінакавасць культурных форм—зайсёды праціўна усім варункам чэлавечэскаго поступу. Навука не адкідае паняцьця агульна-людзкай цывілізаціі у тым значэнні, што ўсё важнейшае і лепшае, што вырабляецца душой, і розумом і рукамі кожнага народа робяцца уласнасцю усіх. Але гісторыя нічым ня забітымі фактамі давадзіць, што ўсё гэта багацьце магло вырабіцца толькі на грунце нацыональным, што такое дзіва красы як фігуры Фідія і такая філософія, як Платона гэта твор грэцкі, што мудрые рымскіе законы гэта працягнут рымскай гісторыі, што найсвабаднейшая констытуція Англіі—гэта яе нацыональная уласнасць. І ўсё-ж ім гэта не прашкаджае мець агульна-людзкое значэннне, мець уплыў на развіцьце паняцьця хараства, пекнасці на філософіі і на палітыку ва усім вучоным съвеце.

Ў імя поўнаты агульна-людской цывілізацыі усе народнасці прызначаны да працы, да жыцьця.. Кожная народнасць павінна даць чэлавечэству тое, што скавана у сілах яе духоўна-моральнай натуры. *Народнае творчэства*—вось апошняя мэта, каторую паказывае сама прырода,—мэта, без каторай ня можна дайсці да палепшэння чэлавечэскага роду. Падпарадкоўваць усе расы аднай *«усератуюшчай»* цывілізаціі, так сама дужа кепска упłyвае на міжнароднае жыцьцё як і *«усератуюшчая»* адміністрацыйная цэнтралізація—на унутрэнне жыцьцё народа“.

■ Мы гэта, як пачалі працаўца над нашым адраджэннем, акуратна разумелі і верылі, што наша праца ня пройдзе здарма. Што толькі наш беларускі народ праз сваю *народную творчасць* може найбольш даць карыснага усесусветнай культуры.

\*) Народ народу реч съвятая.

\*\*) Беда пабітам!

## Ці маєм права быць беларусам? \*)

II.

*Народная творчасць* — гэта апошняя мэта, каторую назначае сама прырода; толькі праз іэтую творчасць, а ня іншую можна дайсьці да найлепшых рэзультатоў пры развіцьці агульна-людзкой цывілізацыі. Гэту думку праф. А. Д. Градовскага паддэржывае ешчэ вядомы французскі экономіст, Шарль Жід (Charles Gide), каторы вучыць, што ад самага пачатку цывілізацыі чэлавечество ідзе к далейшаму развіцьцю, поступу толькі праз народы. Але, ня гледзючы на ўсе навуковыя выводы, у нас, як ужо мы раней казалі, ёсць шмат прыхільнікоў дэнацыоналізацыі, зніштажэння ў народзі яго нацыональных асобеннасцей: адны проста не признаюць беларусам права на развіцьце сваей асобеннасці, свайго „я“, бо кажуць, што ніякіх беларусоў німа; другіе, хаця і згаджаюцца, што кожны народ мае права да развіцьця ўсяго свайго роднага, але ўсё-ж такі думаюць, бытцым, даючи народу гатовую культуру чужой націі, яны памагаюць пашырэнню культуры. Першым зусім ня будзем атказываць, бо, ведама, ніякая праўда іх не перэкане. Каб жэ атказаць другім, прыйдзецца крыху астанавіцца над пытаньнем аб асыміляцыі (перэварачываньні з аднай націі у другую) і паказаць, што жаданье знішчожыць нацыональные асобеннасці беларусоў і зраўнаваць іх з другімі народамі заместа карысці прыносіць вялікую шкоду ня толькі для мейсцовой культуры, але і для сусветнай.

Калі хто з добрай волі карыстае с того, што вытворыла іншая культура, напрыклад культура суседоў, то пры гэтым унутрэнняя часць, душа яго, каторая звязана з народнымі поглядамі, звязані і т. д., астaeцца і на далей такая, як была у яго. Вось, у гэткім прыніцці агульна-людзкіх вартасцей, думак, ідзай і т. д.—німа гвалту, а ёсць супольная праца розных культур, ёсць прысваенне—„апэрцэпція“, а не асыміляцыя.

Калі-ж чужая культура пры-

шчэпляеца гвалтом, хаця і культурнымі способамі, тады супольнай працы культур і свабоднага прысваення адным народам таго, што стварыла культура другога, німа; наадварот, тады родзіцца жаданье накінцу свае асобеннасці другому народу і перэрабіць яго на свой капыл, значыцца, асыміляваць. І вось у гэтым прыпадку, як тые, што рупяцца ўсе культуры зрабіць падобнымі адну да аднай, так і наши цяперашніе „нацыяналісты“, робяць вялікую гісторычную аблылку. Бо і запраўды: ці можна апрацаваць нейкую ўсё агортывающую культуру, адну для ўсіх? Ці знаем такі народ, каторы можэ апрацаваць культурные формы, каторые пасъля будуть здатнымі для розных народаў? — Не.

Таксама непраўдіва, бытцым гісторычнае права вядзе да таго, што меншыя народы зліваюцца з большымі, і што пасъля мае вытворыцца нейкі адзін сусветны народ. Так, у гісторыі вядомы такіе здарэнья, калі цэльны народ, пасъля большага ці меньшага здезеку, губіў свае духоўные асобеннасці, сваю душу,—але тады былі зусім іншыя варункі, іншыя часы, непадобныя да цяперашніх. Даўней, напрыклад, падчас фэодалізму і першых часоў развіцьця капиталізму, культурным жыццём жылі толькі „вярхі“—духоўные асобы, шляхта і мешчанства. Народ ня меў ніякай вагі. Тады і духоўная культура, агулам кажуць, была бедная і шырылася не пры помачы жывой гутаркі, а перш пры помачы мёртвай лацінскай мовы і пасъля—чужой для іншых народаў францускай. Здаецца, што тады, калі панавала універсальная, сусветная мова, і павінен быў наступіць момэнт для найбольшаго развіцьця такай літэратуры для ўсіх, у каторую кожны народ мог улажыць цэгліну з свайго „я“. Але тутака спраўдзіўся ізноў нязменны закон, каторым кірвецца ўвесь сьвет: тварыць культурные рэчы ўсесусветнай вартасці можна толькі у сваей роднай мові. І дзеля того, калі пачала развівацца мова кожнага асобнага народа, калі ўсе мовы пачалі лічыцца культурнымі, тады мы і бачым аgramadны расцьвет францускай, нямецкай, італьянской літэратуры і т. д. І ня дзіва: родная мова так моцна звязана з развіцьцем думак, з развіцьцем вобразнасці у чуцьці, што аблінцуць яе пры літэратурнай творчасці нельга. Кожная мова, паведлуг Гумбольдта, так зраслася з унутрэнай натурай чэлавека, што яна становіць ня толькі мэханічны способ для выказывання думак, але ёсць і духоўны рэзультат думаньня. Вядомы псы-

\*) Гл. № 22 „Нашай Нівы“.

хіатр, Крафт-Эбінг, пацьверджае гэта: паведлуг яго, родная мова—самы найбольшы дэзвігацель пры духоўным развіцьці чэлавечэства. Дзеля таго заўсёды і бачым, што там, дзе мова загубляецца, там і душа народу так сама губіцца. а вартасць культуры яго ўсё паменшаецца.

Розніца, каторая знаходзіцца ў мовах, залежыць ад псыхічных розніц народоў; *кожны народ выказывае у сваій мове сваю духоўную кон'юнктuru* (будоўлю). Мова, як дужа пекна кажэ вядомы ўжо нам Гумбольдт,—гэта съветагляд. Чэлавек думае вобразамі, а свае думкі выказывае сымволамі, като́рые яму найлягчэй знайсьці ў сзаеі роднай мові; а чым багацей вобразамі тая мова, тым выдатнейшыя сымволы — слова; і калі яны зложэны у гармонійны парадак, систэму, дык лягчэй ідзе і самае думанье, а, значыцца, і прысваенне культурных здабыткоў. Калі конструкція аднай мовы будзе паблутана конструкціяй іншай мовы,—тады і процэс думанья дужа задзержываецца, бо толькі акуратнасць, гармонія ўсіх частак мовы пазваляе чэлавеку пры найменшай загубе псыхічнай энэргіі дахадзіць да найбольших рэзультатоў. Родная мова знаходзіцца ў найлепшай гармоніі з душой свайго народу, бо ўжо органічна, хаця бы дзяякуючы наследственнасці, найбольш дапасавана да яго разуму; у дзіцяці ад самых ранных гадоў яна развіваецца зусім аўтоматычна і пасъля аўтоматычна (без ніякай загубы псыхічнай энэргіі) можэ адбіваць у сабе думку і чуцьцё чэлавека і найлягчэй апранунць яе у рэальныя формы. Вось, дзеля таго мы ўсюды бачым, што паэты толькі ў роднай сваій мове твораць рэчы, като́рые маюць найбольшую вартасць. *Тварыць можна толькі непасрэдственна.* Пасрэдственна можна перэрабляць. Такі Шамісо, катораго талент так пекна развіўся ў нямецкай поэзіі, гэта акуратна разумеў. Ён раней пісаў у сваій роднай мові—французскай, а пасъля ўжо перекладыў на нямецкі. З Гоголем тое самае. Гоголь, як ведаем, быў украінец; толькі праз палітычна-соціальныя варункі зрабіўся ён расейцем і пісаў па расейску. А ўсё-ж такі, як вучыць Мандэльштам, добры знаўца літэратуры Гоголя, развіцьце яго творческай думкі ішло па русле чиста народна-украінскім; без ведама думаў ён (не гутарыў) па украінску, і дзеля таго ў тых поэтычных кавалках, дзе выказываецца творчесць, а не аналітычна думка, ўсе звароты—украінскіе, а не расейскіе. Шэвчэнко так сама творыць рэчы ўсесъвестнай вартасці толькі на украінскай

мове. Яго расейскіе вершы—зусім дрэнныя. Калі-б пісаў толькі па расейску, то аб ім ніхто бы і ня чуў.

Калі процэс думанья і чуцьця так моцна звязаны з роднай мовай у інтэлігэнтоў, то німа што казаць аб простым народзе. Калі народ той зменіць сваю мову, то зменіць і сваю душу, псыхіку, бо будзе ўжо інакш чуць, будзе думаць паведлуг іншай псыхологічнай конструкціі, гэткай, якая падходзіць для новай мовы. Гэты процэс духоўнай змены акуратна зауважыў гісторык французскай літэратуры Гастон Паріс; ён кажэ, што звязь паміж думкамі і выказываньнем слоў такая моцная, што змяніць народу мову—тое самае, што змяніць яго душу. Бэльгійчык Ван-Бээрс тое сама кажэ, хаця у іншай форме: „перэмяніць народу яго родную мову—значыць забіць душу гэтаго народу“. А ці маєм права гэта рабіць, мы ўжо бачылі у прошлым нумэры.

І. М—скі.

(Далей будзе).

ці культури народу, каторы асымлюеца. г. зн. губіць свае народные асобеннасьці, сваю родную мову і прыймае чужую. *Падняцьце культуры ідзе не праз зніштожэньне народных асобеннасьцей, а толькі праз іх развіцьце.* І ня дзіва, бо *культура—іэта прадукт працы душы.* Дзеля таго, што кожны народ мае сваю асобенную культуру, мы і можем бачыць розныя культуры на толькі у нароdоў розных рас і племен, але і нароdоў, прыналежных да аднаго племені. Вельмі добры приклад даюць расейцы і полякі. Як тыe, так і гэтые—славяне. А тым часам якая вялікая пропасць і розніца між культурамі гэтых нароdоў!

Значыцца,—скажэм ешчэ раз,—культура—гэта твор душы. Калі будзе паміж культурамі супольная праца, апэрцэпція, пераробка культурных асобеннасьцей аднаго народа ў душы другога, каторы будзе развіваць тyne асобеннасьці на сваім національным грунце,—тады і будзе культурны поступ. Калі-ж будзе накідацца каму колечы чужая культура, калі ў гэтым будзе жаданьне зрабіць так, каб той народ нічым ня розніўся у сваім культурным жыцьці ад іншаго,—тады асымлёванаму народу ужо як-бы ўстаўлялі новую душу ды загадалі кінуць сваю. Але кінуць сваю культуру, кінуць усё тое, што органічна так моцна звязана с цэльнай натурай,—дужа трудна. Прыняць новую душу ў кароткі час так сама нельга. Культура—гэта ня віратка, якую лёгка можна скінуць або надзець. Культура творыцца сталедъцямі і сталецьцямі зменяеца. *I дзеля таго падчас асыміляціі народ перш памалу губляе сваю душу, а не прыймае ешчэ іншай душы.* І вось тутака ёсьць прычына абніжэння культуры гэтаго народа. *Не прыняцьце новых форм, а зачуба старых.* Найлепш тое можемо бачыць у гісторыі. Беларусь, калі жыла сваім асобным культурным жыцьцём, была дужа культурнай. Калі-ж толькі пачала асымілявацца беларуская інтэлігенція, „вярхі“ народа,—край пачаў с кожным годам усё падаць і падаць. Украіна, калі саматугам развівалася, культурна куды вышэй стаяла ад Масквы. А сягоньня, калі шмат ужо гадоў вядзеца палітыка „объединенія русскихъ народностей“, што мы бачым? Цёмны забіты загнаны народ загубіў на толькі пачуцьцё сваей грамадзянска-палітчнай вартасці, сваей асобеннасьці, але і пачуцьцё чэла-

### Ці маem права быць беларусамі? \*)

#### III.

Калі асіміляція, перэварачыванье з аднай націі на другую такую благую вагу мае для развіцьця народнай душы, народнага съветагляду і сусьеветнай культуры,—то ня менш дрэнна адбівается яна і на агульным падняць-

\*) Гл. №№ 22 і 23 „Нашай Нівы“.

вечэскай вартасьці. У чэхоў ізноў бачым тое самае. Калі ў іх старанне панавала нямецкая культура, калі народ ня меў сваей ўласнай інтэлігэнцыі, бо яна пакінула ўсё свае роднае, національнае,—тады нічога ня быў варт у значэнны культурным. А як толькі пачалі чэхі развівацца на грунце сваей адвечной національной души, тады здабылі вялікую сілу як экономічную, так і культурную.

Прыкладоў гэтых хваце. І цяпер зусім зразумела, што народы, каторые пачынаюць будзіцца, заўсёды рупяцца захаваць сваю мову, бо яна ёсьць канечны варунак для захаванья сваей души, а, значыцца, і найкрапчэйшы фундамэнт, на каторым будуецца національнае жыцьцё паведлуг цяпрашніх культурных вымогоў.

Значыцца як мы ўжо бачылі, кожная асыміляція, ці яна будзе вясьціся пры помачы „культуры“, заўсёды дае толькі благіе рэзультаты. Але ўсё ж такі у нас, на Беларусі, розные культуртрэгеры „ўімя культуры“ не спыняюць сваей шкоднай працы над беларусамі, думаючы, бытцым гэтым адразу прыхінуць нам кавалак неба. Вось такім дабрадзеям мы раім падумашь крыху аб пытаныні, чаму-бы ім самым не прыняць якую вышэйшую культуру—англійскую, або французскую? На што сябе крыудзіць?

З усяго вышэй сказанага выядзем навуку для беларускага адраджэння. Гэтак:

1) Кожны народ мае право развіваць свае ад вечные духоўные асобнасці, а, значыцца, і мы, беларусы, маєм права развіваць сваю душу, каб пасля яе творы узбагацілі агульна-людскую культурную скарбніцу.

2) Найбольших рэзультатоў можна дайсъці толькі праз національную творчасць,—значыцца, і беларусы не павінны закідаць яе, бо толькі праз яе могуць выказаць багацце сваей нації.

3) Толькі ў роднай мове можна тварыць рэчы, што маюць найбольшую вартасць; замяніць жэ народу яго мову на чужую—гэта значыць забіць душу таго народу, яго асобенную творческую здольнасць. Вось і мы, беларусы, ні маєм права закідаць сваёй мовы, каб не памерці, як казаў Мацей Бурачок; мы, наадварот, павінны рупіцца развіваць яе, бо толькі праз сваю беларускую мову можем выказаць сваю асобную духоўную структуру (будоўлю).

4) Асыміляція заўсёды дужа

дрэнна адбываецца на развіцьці як агульна-людской, так і мейсцовой культуры; значыцца, кожны съведомы беларускі грамадзянін павінен рупіцца, каб ніводзін яго брат не перэстаў быць беларусам.

Вось Гэта ўсё і паказывае, што мы, беларусы, **ня толькі маём права, але і павінны астасіца беларусамі.**

I. M—скі.